

## КАНТЕКСТУАЛЬНЫЯ АНТОНИМЫ У ПАЗІІ ЯНКІ КУПАЛЫ

В статье рассматриваются контекстуальные антонимы, зафиксированные в поэзии Янки Купалы, их стилистические возможности.

Антонімы як адзін са сродкаў выразнасці даволі шырока выкарыстоўваюцца майстрамі слова для стварэння палярна супрацьлеглых (і у той жа час судносных) паэтычных вобразаў.

Акрамя моуных (рознакаранёвых і аднакаранёвых) антонімаў, у мастацкіх творах часта сустракаюцца *антонімы маулення*, ці *кантэкстуальныя антонімы*. І хоць у колькасных адносінах яны, як правіла, саступаюць моуным антонімам, сваёй арыгінальнасцю, вастрынёй побач з інцымі мастацка-выяўленчымі сродкамі робяць стыль таго ці іншага аутара адметным, непауторным.

«Ужо сама назва гэтай катэгорыі антонімаў сведчыць пра тое, што слова уступаюць у антанімічныя адносіны толькі у строга акрэсленым контэксце і па-за межамі яго не маюць супрацьлеглых значэнняў. Кантэкстуальныя антонімы – паняцце менш строгае, чым антонімы моуныя. У якасці контекстуальных антонімаў могуць выступаць слова з канкрэтна-прадметным значэннем, якія не валодаюць зыходнай спалучальнасцю і у кожным контэксце ўтвараюцца па-новаму» [1, с. 271].

Длюстрацыяй да вышэйсказанага могуць служыць антонімы маулення, зафіксаваныя у паэтычных творах славутага песняра нашай зямлі, класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы. Так, контекстуальные антонімы з'яўляюцца неад'емным сродкам выразнасці пры паказе сацыяльных контрасту грамадства. Напрыклад: *Вось гуляе бағач, Аж палац той дрыжыць, А пад брамкою плач – Там сіротка стаіць* [2, т. I, с. 41]; *Не чатайся! Не рауня Табе я, мужычка, І ябе жджэ недзе твоя *Панна-белалічка** [2, т. II, с. 158]; *Гэй, го-го! Гэй, го-го! Мы жывём і пяём, Хлеб наші людзі ядуць, Мы ж мякіну жуём!*.. [2, т. III, с. 98]; *Палац з брыльянтам; сотні слуг Хай за цябе паложаць грудзі – Без ласкі – з слугамі палац *Астрогам*, пусткай вечнай будзэв* [2, т. II, с. 181]; *Я не для вас, паны, о не, А я*

для бедных і загнаных, Я з імі мучуся урауне, У адных закут з імі  
кайданах... Я не для вас, паты, о не! [2, т.І, с. 152]. Прыведзеныя  
прыклады уяўляюць сабой антыгэзу як стылістычны прыём, пры  
якім адбываецца найбольш рэзкае, максімальнае супрацьпастаулен-  
не контрастных з'яў, вобразау. Верш «Якія» Я.Купала, па сутнасці,  
поунасцю будзе на антыгэзе, трапна малюючы супрацьлеглыя парт-  
рэты прадстаунікоу тагачаснага грамадства: Сыты, раскорчены, вя-  
сёлы вечна, Слыны пад стан, З трудоу слабейшага Жыве бяспечна, —  
Гэта — всли пан. Худы, прыгорблены, Працай сярганы, У вобукі з лык,  
Холадам, голадам Век катаваны, — Гэта — мужык [2, т.І, с. 290].

Аднак антонімы ужываюцца не толькі для стварэння антыгэ-  
зы. Часам супрацьлеглыя слова утвараюць такія стылістычныя фігу-  
ры, як злучэнне, нейтралізацыя, чаргаванне і іншыя. Прывклады  
злучэння: Дзе залёг абиар Курганоу-ахвяр, Сей, засей прасвет. Ты  
слуга і цар, Ты — дудар-званар, — Чуе, знае свет... [2, т.ІІ, с. 229];  
Адно ѹдуць сюды З гарадской нуды Адказеліца Бедната і «знаць»  
Віды аглядаць, Што у ног сцелюцца [2, т.ІІ, с. 323]. Тут супрацьлег-  
лыя паняцці «складваюцца» у адно цэлае.

Калі ж два кампаненты антанімічнага рада адмауляюцца і  
кантраст паміж імі сціраецца, то вылучаем такую фігуру, як ней-  
тралізацыя: Усё прапагаі, згібла недзе, Як сон, як туман; У карч-  
му ужо не заедзе Ні мужык, ні пан [2, т.І, с. 186]; Стаяу глядзеці  
ён крыва па хатину, па піву, Стаяу глядзеці ён ні хамам, ні панам  
[2, т.ІІ, с. 335] і г.д.

Прывклады чаргавання: Увесь да дна трэба выпіць свой келих  
жыцця, І ці з вадой жыватворчай, ці з ядам [2, т.ІІІ, с. 290]; Што  
прыносе: ці калоссе, І благое зелле нам? Сл не маю, не згадаю,  
Як пярайдзе — скажа сам [2, т.ІІ, с. 160].

Зафіксаваны два прывклады стылістычнай фігуры супярэчнасці:  
Будзе пан вялікі з віду і шэльма душой, Спамыкаць цябе я выйду,  
Ты махнеш рукой [2, т.І, с. 54]; Вы у лапцугі учё закавалі: і суд, і  
прауду, і закон! Расправу правам вы назвалі, А ласкай — пахаваль-  
ны звон [2, т.ІІ, с. 54]. У прыведзеных антанімічных радах адзін з  
кампанентаў супярэчыць, не адпавядзе другому.

Фактычны матэрыял сведчыць, што для кантэкстуальных ан-  
тонімаў, як і для антонімаў моуных, уласцівы сінанімічнасць і мна-

гэзначнасць. Такія згаданыя вышэй кантэкстуальныя антонімы, як *мужык* – *пан, хам*, *пан, цар* – *слуга, бедната* – *знаць, багач* – *сротка, мужычка* – *паппа-белачка* адпавядоюць моуным антонімам *багач* – *бядняк* (або субстантывавым прыметнікам *бедны* – *багаты*) і з'яўляюща сінанімічнымі паміж сабой.

Полісемію кантэкстуальных антонімаў у мове творау Я.Купалы можна прасачыць на наступных прыкладах: *Памачіся, старча, і людзей, за нелюдзь, Што ляги, заснулі, Што жывуць і дрэмлюць* [2, т.ІІ, с. 130]; *Запытайся сваёй долі, Сваіх путь, Ці мы людзі, ці скаціна, Хто мы тут?* [2, т.ІІ, с. 122]; *Ці тут н'яўкі, ці тут людзі – Хто зведаў?* – *Адно унуку сохнуць грудзі, Як дзеду* [2, т.ІІ, с. 146]. Ва ўсіх трох парах *людзі* – *нелюдзі, людзі* – *скаціна, людзі* – *н'яўкі*, нягледзячы на наяунасць агульнага кампаненга *людзі*, значэнне гэтых антанімічных радоу рознае. Як слушна зауважае Л.А.Новікау, «слова, узятае па-за кантэкстам, нясе няпэуную інфармацыю і валодае толькі патэнцыяльным значэннем. Сваю канкрэтную рэалізацыю семантыка слова атрымлівае у пэуных кантэкстах, у спалученні з пэунымі групамі слоў, дзе нейгралізуюцца адны значэнні і, наадварот, актуалізуюцца іншыя» [3, с. 69]. Так, у першым выпадку кантэкстуальным антонімам *людзі* – *нелюдзі* адпавядоюць моуныя антонімы *добра* – *злы*. Словам *людзі* аутар называе тых, хто валодае такімі якасцямі, як дабрыня, чалавечнасць, міласэрнасць. Другі кампанент антанімічнага рада *нелюдзі* адпаведна ужыты са значэннем ‘*вылюдкі, звяры*’ [4, т.ІІІ, с. 373], той, хто адрозніваецца злосцю, жорсткасцю, бесчалавечнасцю.

У другой антанімічнай пары словам *людзі* паэт падкрэслівае такую рысу, уласцівую чалавеку, як пачуццё уласнай годнасці, незалежнасці, што і павінна адрозніваць яго ад запалоханай, пакорнай скаціны, пазбаўленай магчымасці свабодна мысліць, самастойна вызначаць свой жыццёвы шлях. Блізкае сэнсавае значэнне выяўляеца ў наступных радках: *На нашым хітрым свеце Усяляк жыве народ: Адзін жыве па-людску, другі жыве, як скот* [2, т.І, с. 26].

У трэцій прыведзенай пары *людзі* – *н'яўкі* пад словам *людзі* Я.Купала падразумівае селяніна-карміцеля, з працы якога жывуць прыгнятальнікі, крывапіцы, паразіты. Менавіта такое пераноснае значэнне мае слова *н'яўка* [4, т.ІV, с. 541].

I хоць «кантэкстуальныя антонімы – гэта далёка не зауседль максімальна магчыма супрацьлегласць, а толькі дадзенае у пэунак мауленчай сітуацыі супрацьпастауленне» [3, с. 74], аугарскія антонімы, як і антонімы мовы, «утвараюць супрацьлеглыя відавыя паняцці, якія уваходзяць у аб'ём *родавага паняцця*» [5, с. 9]. I калі відавыя паняцці з'яўляюцца дыферэнцыйным крытэрыем пры вызначэнні антонімау, то родавае паняцце выступае інтэгрыруемым паказчыкам, аб'ядноуваючы супрацьлегласці ў адно цэлае. Напрыклад: *Нават я не салавейка, Што пяе так славна, А я толькі верабейка, Узрошчаны пад Гайнай* [2, т.1, с. 228]. Відавыя паняцці *салавейка* – *верабейка* уваходзяць у родавае паняцце *птушкі*. Замрэ з жалю голас, *Вораг паб'е крылле, Будзеш, як той колас пасярод бадыляу* [2, т.1, с. 202] (кампаненты уваходзяць у родавае паняцце *расліны*); *Крутым хвастом на усе староны, Як сучка, доля меле, дзеле: Адным спрауляе пахароны, Другіх склікае на вясле* [2, т.1, с. 189] (родавае паняцце *абрады*) і пад.

Кантэкстуальныя антонімы у паэзіі Янкі Купалы служаць тым стылістычным сродкам, які дазваляе ствараць трапныя, непаупорныя вобразы – кантрасты, надае творам песняра адметнае гучанне.

### *Список літаратуры*

1. Асіпчук, А.М. Антонімы-назоунікі у паэтычнай спадчыне Янкі Купалы / А.М. Асіпчук // Славянская мовы, літаратуры і культуры: этнас у свяtle гісторыі і сучаснасці: Матэрыялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Гродна, 2003.
2. Купала, Я. Збор творау: У 7 т. / Я Купала. – Мн., 1973 –1976.
3. Новиков, Л.А. Антонимия в русском языке / Л.А. Новиков. – М., 1973.
4. Тлумачальны слоунік беларускай мовы: У 5-ці тамах. – Мн., 1977–1984.
5. Новиков, Л.А. Русская антонимия и её лексикографическое описание / Л.А. Новиков // Львов. М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М., 1984.

The article deals with problems of context antonyms found in the poetry of Yanka Kupala and their stylistic possibilities.

Асіпчук Аксана *Мікалаеуна*, выкладчык кафедры беларускай мовы Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, Гродна, Беларусь.